

НА КАГО СПАДЗЯВАЦА ПЕНСІЯНЕРУ

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— А канкурэнтаў у вас шмат? Напрыклад, прыватнікі, сельскагаспадарчыя арганізацыі?

— У калгасу хапае сваёй работы: і пасяўная, і касавіца, і жніво. У прыватніка нашмат даражэйшыя паслугі. Мы ж працуем у цесным кантакце з сельскімі Саветамі. Хто ж лепш за работніку сельвыканкамаў ведае сваіх жыхароў? — канстатуе Таццяна Міхайлаўна. — Разам кантралюем і пытанні падрыхтоўкі да зімовага перыяду: гэта ремонт пячэй, электраправодкі, усталюванне аўтаматычных пажарных апавешчальнікаў. Працуем і па выяўленчым прынцыпе, паколькі ёсць асобныя грамадзяне, якія не пускаюць нікога на парог. Напрыклад, суседзі расказалі, што ў аднаго з жыхароў, да якога не маглі дастукацца спецыялісты, печка амаль што развалілася: да бяды недалёка. У такіх выпадках мы рыхтуем пісьмо ў раённы аддзел па надзвычайных сітуацыях з просьбай дапамагчы. Спецыялісты вызначаюць ступень разбурэння, даюць заключэнне. І мы далей працуем з чалавекам. У нас распрацавана адпаведная праграма, пад якую прадугледжаны сродкі. У гэтым годзе адрамантавалі печкі двух ветэранам Вялікай Айчыннай вайны.



Фота Анастасіі КЛЕШЧУКА

Ну, а што тычыцца непасрэдна састарэлых грамадзян, то ў наступным годзе ў Крупках адкрыецца аддзяленне кругласутачнага знаходжання на 30 месцаў і сумеснага сезоннага пражывання на 9 месцаў. На адной тэрыторыі будуць два сацыяльныя аб'екты, што эканамічна выгадна з пункту гледжання дастаўкі прадуктаў і расходу паліва.

lazovskaya@zviazda.by

БЛІЖЭЙ ДА ЛЮДЗЕЙ

«...ІДУ ДА ІХ САМА...»

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Пасля вайны трэба было падмыцаць народную гаспадарку, карміць сям'ю. Дзеці вайны, якім тады было па 13-14 гадоў, замест коней упрагаліся ў плуг. Лета Марына разам з аднакласнікамі праводзіла на жніве і нават была брыгадзіркай. Пад яе кіраўніцтвам працавалі 12 малалетніх жней. Каб паспець за дарослымі, яны прыходзілі на сваю дзялянку за некалькі гадзін да іх. І не сыходзілі, пакуль не даводзілі справу да канца.

Па месцы жыхарства

З 1951 года яна на працягу 9 скліканняў была дэпутатам гарсавета, у тым ліку старшынёй камісіі па народнай адукацыі. Апошнія тры скліканні Марына Кравец — дэпутат Быхаўскага раённага Савета. Яе выбарчая акруга — цэнтральная частка Быхава, дзе жывуць у большасці пенсіянеры.

— Паколькі гэта людзі пераважна старога ўзросту, імкнуся праводзіць прыём па месцы жыхарства, — кажа яна. — Пішам аб'явы, паведамляем, калі, у які час, адбудзецца сустрэча. Звычайна гэта выхадны дзень, другая яго палова. Каб у чалавека быў час зрабіць свае справы, складзіць у краму, навесці дома парадак.

Пры сустрэчах вырашаюцца розныя пытанні. Напрыклад, у інтэрнатах жылкамгаса і ПМК №247 не было гарачай вады. Цяпер праблема вырашана. Займаемся абсталяваннем дзіцячых пляцовак, добраўпарад-

каваннем дваровых тэрыторый, зносам аварыйных дрэў, нават пытаннемі выхавання дзяцей. Ствараем умовы для занятасці дзяцей у выхадны дзень пры інтэрнаце. Праз дамы дзіцячай творчасці арганізоўваюцца гурткі, дзе можна займацца маляваннем, лепкай, іншымі карыснымі справамі. Ёсць дзеці, якія патрабуюць кантролю, але яны пад наглядам і дырэктара школы, і камэнданта інтэрната.

«Кантраляваць выкананне зваротаў трэба абавязкова. У мяне ёсць вялікі нататнік, дзе захоўваюцца мае запісы за апошнія 10 гадоў. Гэта вельмі зручна.

Усе, хто звярнуўся да Марыны Кравец, могуць нават не сумнявацца — вынік будзе. Бо больш адказнага чалавека цяжка знайсці. Першай справай яна даносіць народныя пытанні да старшыні раённага Савета дэпутатаў Нэлы Шунькінай, і ўжо разам яны шукаюць шляхі вырашэння справы.

— Бывае, што прыходзіцца рабіць запісы паўторна, — кажа Марына Андрэеўна. — Напрыклад, у доме №48 праврала трубу, і там доўга не маглі давесці справу да канца. Нарэшце ўсё было зроблена, я прайшла і асабіста ва ўсім пераканалася. Кантраляваць выкананне зваротаў трэба абавязкова. У мя-

не ёсць вялікі нататнік, зносам аварыйных дрэў, нават запісы за апошнія 10 гадоў. Гэта вельмі зручна, бо два разы на год я раблю справаздачу перад сваімі выбаршчыкамі. У мяне ўсё пазначана, якія былі звароты і што па іх зроблена.

«Дайце — і ўсё!»

— Апошнім часам скаргаў і зваротаў паменела, — канстатуе Марына Кравец. — Але ёсць людзі, якія некалькі разоў прыходзяць па адным і тым жа пытанні. Звярнуўся нека адзін грамадзянін — хацеў інавалідную каляску. Але ён не меў групы інваліднасці. Якая тут можа быць каляска? Мужчына ж патрабаваў: дайце — і ўсё!.. У такіх выпадках трэба мець цярпенне, каб дастукацца да чалавека, растлумачыць, чаму нельга. Інакш ён падумае, што ад яго проста адварнуліся і не жадаюць чучы.

На думку дэпутата, шмат чаго страчана, калі распаўся Савецкі Саюз, у плане выхавання моладзі. Сёння ветэраны ідуць у школы, расказваюць падлеткам пра такія паняцці, як мужнасць, веліч, стойкасць і гераізм.

— Мы назапасілі вялікі матэрыял пра тых людзей, якія вызвалілі Быхаў, — Марына Андрэеўна дэманструе флэш-ку. — Тут запісаны ўспаміны тых, хто перажыў ліхалецце. Шукаем новыя формы, метады і



Разам са старшынёй Быхаўскага райсавета Нэлай ШУНЬКІнай.

сродкі патрыятычнага выхавання моладзі. Праводзім сустрэчы ў школах, ахоплены ўсе дзеці з 3 па 11 клас. Меншым расказваем пра подзвігі хлопчыкаў-партызанаў, старэйшым — пра партызанскі рух у Беларусі.

3 раніцы — гімнастыка

Нельга не звярнуць увагі на тое, што Марына Андрэеўна выглядае не па гадах маладжава. Цікаўлюся, у чым сакрэт.

— Ніякага сакрэту няма, — усміхаецца яна, і яе твар яшчэ больш прыгажэе. — Адзін раз у жыцці аблілася халоднай вадой і захварэла. З таго часу больш не эксперыментую. А палове восьмай я ўжо выходжу на працу — у раённы савет ветэранаў. І так кожны дзень, ніякіх

прагулаў. Шмат спаць нельга. У 11 вечара — адбой, а ў 6 раніцы — пад'ём. І штодзённая ранняя гімнастыка. Як педагог, я ведаю, што такое фізкультура. У юнацтве была спартсменкай, займала прызавыя месцы. Але гадоўнае — гэта ўсё ж такі праца.

Каб усюды паспяваць, нельга раслабляцца і наракаць на свой лёс, лічыць Марына Андрэеўна Кравец. Ордэн Пашаны, уручаны Прэзідэнтам Беларусі, стаў для яе самай вялікай адзнакай за ўсё тое, што яна рабіла і робіць. «Я падзякавала Прэзідэнта за мудрае кіраўніцтва дзяржавай, за клопат аб ветэранах. І так было кранальна, калі ён узяў мае рукі ў свае далоні, шчыра ўсміхнуўся і сказаў «дзякуй»...

zigulya@zviazda.by

Фота аўтара.

ТАКІЯ СПЕЦЫЯЛІСТЫ НАМ НЕ ПАТРЭБНЫ

Пра дэфіцыт маладых кадраў на вёсцы сёння не гаворыць толькі лянiвы. А вось у Магілёўскім раёне адбыўся выпадак з дакладнасцю наадварот.

Двое выпускнікоў аднаго з магілёўскіх прафтэхвучылішч з пасведчаннемі трактарыста-машыніста, а таксама машыніста экскаватара і бульдозера, якія прыйшлі працаўладкоўца ў сельгаспрадпрыемства «Махава», былі прынятыя па спецыяльнасці, але выконвалі не звязаны з ёй абавязкі.

У выніку і заробкі атрымалі меншыя, чым ім належала. Не задаволеныя сваім лёсам, яны звярнуліся ў КДК Магілёўскай вобласці з прэтэнзіяй, што іх прафесійныя навыкі не запатрабаваны. Падчас разгляду гэтай сітуацыі інфармацыя пацвердзілася.

— Маладыя спецыялісты сапраўды працавалі не па спецыяльнасці ў той час, як дзяржава на іх адукацыю выдаткавала 170 мільёнаў рублёў, — паведаміў начальнік упраўлення Камітэта дзяржкантролю Магілёўскай вобласці Алег СТРЫГУН. — Адказныя асобы сельгаспрадпрыемства патлумачылі, што хлопцы дрэнна валодалі сваёй прафесіяй і ім нельга было давяраць тэхніку. На жаль, правесці пераатэстацыю, каб упэўніцца, што маладыя людзі не кампетэнтныя, не было магчымым, — зараз яны праходзяць тэрміновую службу ў арміі. Мы накіравалі пісьмо ў Магілёўскі аблвыканкам, дзе звярнулі ўвагу на гэты факт. Нам паабяцалі, што кантроль за станам падрыхтоўкі маладых спецыялістаў у сістэме ўстаноў прафтэхдукацыі вобласці будзе ўзмоцнены.

Нэлі ЗІГУЛЯ.

...І чалавечыя кантакты

Пытанні эканамічнага супрацоўніцтва, рэалізацыі сумесных трансгранічных праектаў і іншых рэгіянальных ініцыятыў абмеркавалі ў Гродне ўдзельнікі сустрэчы гарадоў-пабрацімаў і партнёраў Беларусі і Польшчы.

Уладзімір ДЗЯШКО, намеснік старшыні Гродзенскага аблвыканкама:

— Гэты год быў у такім кірунку даволі паспяховым. Рэалізавана шмат сумесных праектаў трансгранічнага супрацоўніцтва ў сферах аховы здароўя, адукацыі, спорту, культуры, турызму і іншых. Гродна і 14 раёнаў вобласці заключылі пагадненні і дагаворы аб супрацоўніцтве з 20 гмінамі, акругамі, павятамі і гарадскімі радамі Польшчы.

Сёлета адбылася чарговая выстава еўрапейскага «Нёман», і, як заўсёды, у ёй удзельнічалі і прадпрыемствы з польскім капіталам, якія працуюць у Беларусі. Па аб'ёме таваразаварту Польшча на Гродзеншчыне трывала займае другое месца пасля Расіі. Мы імкнёмся стварыць польскім, як і любым замежным інвестарам, добрыя ўмовы гаспадарання. Зараз у вобласці дзейнічаюць 75 арганізацый з польскім капіталам.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

ЯК ГЭТА БУДЗЕ?

ЗАМЕСТ СМЕЦЦЕПРАВОДАЎ — НОВЫЯ КАНТЭЙНЕРЫ

А мінчан заахвоцяць дыферэнцаванымі тарыфамі

Налета ў сталічных шматпавярховых плануюць заварыць каля тысячы «ствалоў» смеццеправодаў. Добра гэта ці дрэнна? Гарадскія ўлады лічаць, што такім чынам з'явіцца стымул для асобнага збору смецця мінчанамі.

У Мінску цяпер перапрацоўваецца не менш як 30% сабраных насельніцтвам другасных рэсурсаў. Яшчэ год таму гэтая лічба складала прыкладна 17%. Як праінфармавала намеснік генеральнага дырэктара «Мінскай гарадской жыллёвай гаспадаркі» Галіна ГІЛЕВІЧ, у сталіцы для асобнага збору цаперных бытавых адходаў (паперы, шкла, пластыку) добраўпарадкавана 31 новая пляцоўка і рэканструюваны 52.

— Для правядзення адзінай тэхнічнай палітыкі прынята рашэнне на ўзроўні Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі пра выкарыстанне ацынкаваных кантэйнераў, — адзначыла намеснік гендырэктара прадпрыемства.

Кожны год у сталіцы ўсталёўваецца каля 1,5 тысячы новых кантэйнераў для асобнага збору смецця. З 2013 года на гарадскіх вуліцах сталі з'яўляцца еўракантэйнеры для другаснай сыравіны. Яны ў 1,5 раза большыя па аб'ёме, чым стандартныя, што дазваляе скараціць колькасць гэтых ёмістасцяў у дварах. Акрамя таго, з іх дапамогай забяспечваецца больш якасны збор другаснай сыравіны, бо за кошт закрытай канструкцыі туды нельга выкінуць пакет са смеццем. У першую чаргу такія кантэйнеры размяшчаюцца ў цэнтральнай частцы горада, уздоўж каркасных вуліц і далей — у дварах. Усяго для сталіцы іх неабходна каля 15 тысяч. Налета па краіне плануюць устанавіць амаль 4 тысячы кантэйнераў для асобнага збору ДМР, з іх каля 1,3 тысячы — у сталіцы.

Тым часам сёлета ў Мінску было запланаваана заварыць «ствалы» 452 смеццеправодаў у 113 жылых дамах.

— Паводле заканадаўства, каб заварыць смеццеправод, трэба атрымаць згоду жыхароў. За гэты год пра-



Фота Анастасіі КЛЕШЧУКА.

ведзена 328 сходаў, атрымана згода жыхароў 104 дамоў. Фактычна работа па закрыцці праведзена. Да канца бягучага года трэба выканаць заданне, закрыцці пакінутыя смеццеправоды, — скажаў першы намеснік старшыні Мінгарвыканкама Уладзімір КУХАРАЎ.

Ён адзначыў, што да канца года Мінгарвыканкам сумесна з Міністэрствам жыллёва-камунальнай гаспадаркі плануе ўнесці прапановы па мерах стымулявання жыллёва-камунальнай гаспадаркі, а таксама дыферэнцаваных тарыфаў.

Адначасна старшыня Мінгарвыканкама Андрэй ШОРАЦ раскрытыкаваў адказныя службы горада за павольныя тэмпы гэтай працы. Паводле яго слоў, з жыхарамі варта больш актыўна праводзіць тлумачальную работу. Неабходна сказаць насельніцтва, колькі каштуе дэзынсекцыя і дэратызацыя, колькі каштуе прыборка смеццеправодаў. Вы павінны былі сказаць: мы заварваем смеццеправоды, але пасля гэтага вы атрымаліце паасобны тарыф і мы робім вам дзіцячую пляцоўку ці іншыя даброты. Каб насельніцтва зразумела: за тое, што яно пазбаўляецца нейкага элемента камфорту, атрымлівае чысты пад'езд, эканамічны стымул і нешта ў двары, — скажаў старшыня Мінгарвыканкама і паабяцаў узяць гэтую тэму на асабісты кантроль.

Дзіяна СЕРАДЗЮК.

seradzyuk@zviazda.by

УРОКІ ЖЫЦЦЯ

УСЕ СРОДКІ ДОБРЫЯ, ХОЦЬ І НЕ ўСЕ ДЗЕЙСНЫЯ

Наш карэспандэнт пабываў у памежным з Расіяй раёне Беларусі і пацкавіўся, як змагаюцца з тымі, хто вырабляе ці прывозіць нелегальны алкаголь.

«Вязуць не найлепшае»

Статыстыка ўражае: сёлета ў Лёзненскім раёне канфіскавалі больш за 5,6 тысячы літраў самагаюці і брагі. Гэта ж колькі басейнаў імі запоўніць можна?

— Пераважна гоняць самагон — калі ў вялікай колькасці — у неспрыдатных для пражывання і кінутых дамах. І вельмі цяжка вызначыць уладальніка падполнай вытворчасці. Але мы гэта робім. У выяўленні самагоншчыкаў актыўна дапамагаюць старэйшыны і старшыні сельскіх Саветаў, — распавядае начальнік аддзялення аховы правапарадку і прафілактыкі Лёзненскага РАУС Аляксандр РЫБАКОВ.

Асабліваець Лёзненскага раёна ў тым, што ён мяжуе з Расійскай Федэрацыяй. А мяжа, як вядома, прэзрыстая. Гэтым і карыстаюцца кантрабандысты.

— З Расіі да нас алкаголь вязуць у вялікай колькасці. Сёлета затрымалі больш за 2,2 тысячы літраў. Перавозчыкі, зразумела, імкнуцца абхітрыць. Мужчына вёз 18 скрынь гарэлкі. Патлумачыў, што на гадзінку па смерці жонкі. А яшчэ адзін, каб схаваць 600 літраў спіртнога, грунтоўна пераабсталяваў мікрааўтобус. Між іншым, кантрабандысты прывозіць пераважна «левае» спіртное. Напрыклад, бутэлька гарэлкі «Белая бязроза», «Царскае паляванне» на рынку ў Смаленску каштуе 70 рублёў. Якія вывады? Не на заводзе зроблена. Пры гэтым у бутэльках ёсць нават пластыкавыя дазатары. Ад сапраўднай гарэлкі гэтую можна



адрозніць толькі па фальшывай акцызнай марцы, адзначыў Канстанцін КНЯЗЕУ, начальнік Лёзненскага РАУС. — І тое зеляне потым прадаюць нам. Таму, хто рэалізуе, зразумела, выгадна: нават калі 100% нацэнку зробіш на бутэльку, купляць, бо ў краме яна даражэйшая. А як левы алкаголь паўплывае на арганізм, пра гэта пакупнікі наўрад ці задумваюцца.

Суразмоўца, дарэчы, вельмі спышаўся на пасяджэнне савета прафілактыкі, дзе традыцыйна спрабуюць пераўтвараць выпіх і гультаёў. Прапанаваў паўдзельнічаць.

«Калегі па цэху»

Колькі ўжо пісаў пра, скажам так, праблемных людзей, але не перастаю здзіўляцца гісторыям іх «падзення». Чарговая пачуў у Лёзненскім сельвыканкаме.

— Я б цяпер быў ваенным пенсіянерам і добрую пенсію атрымліваў бы, але СССР разваліўся, я і стаў цывільным...

Не магу працу нармальную знайсці. Не гультай я, падпрацоўваю. Падаткі чаму не плачу? Ад дзяржавы мне нічога не трэба, па медыцынскаму дапамогу не звяртаюся, — разважаў 51-гадовы мужчына.

Яго «калега па цэху» таксама ўразіў.

— Пашпарт чаму не атрымліваў? А ён мне не патрэбны! Ну і што з таго, што тры гады без пашпарта? Мне да гэтага ніякай справы няма! У мяне вунь рукі хворыя і чатыры пальцы непрацуючыя. Працаваў у холадзе, калі транспарцёры рамантаваў. Чаму ў бальніцы не іду? А вам якая справа? — рэзка адказаў на пытанні мужчына.

Грамадскі савет: **ГЕРАСИМОВІЧ С.М.**, старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні; **АСКЕРКА Ю.В.**, адказны сакратар Савета па ўзаемадзейнасці органаў мясцовага самакіравання пры Савеце Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар **КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч**. Адказная за выпуск **КАРПЕНКА Н.У.**

Навуменка **А.В.**, старшыня Нараўлянскага раённага Савета дэпутатаў; **СУШЧАНКА М.Л.**, старшыня Глушанскага пасялковага Савета дэпутатаў Бабруйскага раёна.

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

АДРАС РЭДАКЦЫІ: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН: 292 44 12;

e-mail: info@zviazda.by

Газета адрэдагавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларусь Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Тыраж 20.035. Нумар падпісаны ў 19.30 22 снежня 2015 года.

МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдадзена Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.